

**КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4  
ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ  
ДЛЯ ВУЧНЯЎ 8-11 КЛАСАЎ**

***Паважаныя школьнікі і абітурыенты!  
Прапануем вам выканаць наступныя заданні.  
Адказы дасылайце ў выглядзе запоўненага бланка адказаў\*  
(форма бланка прадстаўлена пасля заданняў)***

***Максімальная колькасць балаў – 52***

**1. Адзначце словы, якія пішуцца разам:**

- 1) паўднёва\_славянскія мовы;
- 2) жук\_караед;
- 3) прырода\_апісальная лірыка;
- 4) прычынна\_выніковыя адносіны;
- 5) Бялыніцкі\_Біруля.

*Максімальная колькасць балаў – 4*

**2. Адзначце словы, якія пішуцца з вялікай літары:**

- 1) (Р, р)эксава жыццё;
- 2) (М, м)ележаўская мова;
- 3) (К, к)урыльскія астравы;
- 4) (М, м)агілёўскія школы;
- 5) двое (Ж, ж)віроўскіх.

*Максімальная колькасць балаў – 6*

**3. Адзначце выпадкі правільнага чаргавання зычных у аснове слова:**

- 1) вечарынка – вечарынке;
- 2) капуста – у капустце;
- 3) канарэйка – канарэйке;
- 4) перамога – перамозе;
- 5) смех – смешны.

*Максімальная колькасць балаў – 6*

**4. Адзначце словазлучэнні, у якіх назоўнікі маюць канчатак –у (-ю):**

- 1) на шырокім абшар\_;
- 2) за лініяй гарызонт\_;
- 3) нізкага гемаглабін\_;
- 4) пейзажнага жывапіс\_;
- 5) смачнага дэсерт\_.

*Максімальная колькасць балаў – 8*

5. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба ўжываць займеннік **сабе**:

- 1) Ён пакінуў \_\_\_ толькі тыя кнігі, якія яго цікавілі.
- 2) “Забірайце \_\_\_ такое дабро”, - з усмешкаю сказала бабуля.
- 3) Крокаў за дзесяць ад \_\_\_ ён убачыў нешта бліскучае на зямлі.
- 4) “ Ты сам \_\_\_ нарабіў шкоды, а цяпер шукаеш вінаватых”, -

удакладніла маці.

- 5) Сама \_\_\_ не пазнала: з лустэрка глядзела на яе іншая жанчына.

*Максімальная колькасць балаў – 6*

**6. Адзначце сказы, у якіх дзеепрыслоўі ўжыты правільна:**

- 1) Пабывайшы ў кабінце дырэктара, дзеці зрабілі правільныя вывады.
- 2) Прыходзячы раніцай на заняткі, у класе заўсёды было яшчэ цёмна.
- 3) Дразды, пераймаючы салаўіныя пералівы, сустракалі раніцу

адмысловым перасвістам.

4) Даведаўшыся пра вызваленне Мінска, нас акрыліла надзея хутка вярнуцца ў родныя мясціны.

- 5) Пісаўшы работу, я ўвесь час аб нечым думаў.

*Максімальная колькасць балаў – 4*

**7. Адзначце сказы з граматычнымі памылкамі:**

- 1) Бабулька Сцёпкава самая найдабрэйшая ў вёсцы.
- 2) Прызнаюся: няма для мяне найшчаслівейшых хвілін, як тыя, калі еду да маці.
- 3) Віця больш брата дапамагае летам па гаспадарцы.
- 4) Ніжэй апусцілася сонца.
- 5) Думкі ў час маладосці былі надзвычай светлыя.

*Максімальная колькасць балаў – 4*

8. Адзначце сказы, у якіх часціца НЕ пішацца асобна:

1) Мікалай сядзіць каля акна, пазнаючы і (не)пазнаючы навакольныя мясціны.

2) (Не)смела спрабуюць раскрыць свае ружова-белыя пялёсткі яблыні.

3) Усё тут было параскідана, усё не на месцы, (не)прыбрана.

4) Навокал было яшчэ (не)засеянае поле.

5) (Не)аглядная водная прастора іскрылася на сонцы.

*Максімальная колькасць балаў – 6*

**9. Знайдзіце сказ з памылкай ва ўжыванні ступеней параўнання прыметніка або прыслоўя. Запішыце правільны варыянт формы слова.**

1) Надыходзіць усё бліжэй і бліжэй хмара.

2) Забулькала весялей вада.

- 3) Чым даўжэй яна пазірала, тым шчаслівей усмешка расплывалася па яе твару.
- 4) Не думалася Ганульцы, што можа быць яшчэ цяжэй.
- 5) Мікстуру хвораму сталі даваць больш дробнымі порцыямі.

*Максімальная колькасць балаў –2*

**10 Адзначце сказы, дзе пішацца НІ:**

- 1) Зямлю н\_ ўгноіш – хлеба не намалоціш.
- 2) Што н\_ край, то свой звычай.
- 3) Не будзе дажджу – не будзе н\_ хлеба, н\_ ягад, н\_ грыбоў.
- 4) Гляджу навокал і н\_ магу наглядзецца на родную старонку.
- 5) Н\_ адзін не адмовіўся дапамагчы.

*Максімальная колькасць балаў –6*

**БЛАНК АДКАЗАЎ\***

Прозвішча Імя Імя па бацьку*		Школа (указаць адрас школы з індэксам), клас			Населены пункт		Адрас (указаць поўны дамашні адрас з індэксам) і тэлефон для сувязі		E-mail (калі ёсць)	
<b>ЗАДАННІ</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>АДКАЗЫ</b>										

**\*Звесткі неабходна ўказаць поўнасю і разборліва.**

**Адказы варта даслаць да **31 сакавіка 2019 года.****

**Поспехаў!**

**246019 г. Гомель, вул. Савецкая, 104, філалагічны факультет, школа  
юнага моваведа і літаратара**

**[kastritsa@gsu.by](mailto:kastritsa@gsu.by)**